



Інстытут гісторыі
НАН Беларусі



Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя
А.Д. Сахарава БДУ



Рыма-Каталіцкі
Касцёл у Беларусі



Смалявіцкі раённы
выканаўчы камітэт

ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У Навукова-практычнай канферэнцыі

«Беларусь, Смалявіцкі край і Эдвард Вайніловіч»

Навуковы форум працягвае серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847–1928), і будзе звязана з гісторыяй Смалявіцкага краю.

Праблемнае поле канферэнцыі:

- Гісторыя горада Смалявічы і Смалявіцкага краю.
- Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну.
- Матэрыяльная і духоўна-культурная спадчына краю.
- Славутыя імёны Смалявіччыны.
- Эдвард Вайніловіч (1847–1928): асноўныя моманты біяграфіі.
- Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі XIX – першай трэці XX ст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.

Час правядзення канферэнцыі: 7 кастрычніка 2022 г.

Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Смалявічы, Мінская вобласць.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 26 верасня 2022 г.

па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail і павінна змяшчаць наступныя пункты:

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 378-18-39, факс (+375 17) 379-18-34; e-mail: histbel1820@gmail.com

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

- Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
- Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
- Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:

Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на e-mail: histbel1820@gmail.com
Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадкавы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.